



Асноўныя прынцыпы ўстойлівага развіцця

- Усе людзі маюць права на здаровае і плённае жыццё ў гармоніі з прыродай.
- Для дасягнення ўстойлівага развіцця абарона навакольнага асяроддзя павінна складаць неад'емную частку працэсу развіцця і не можа разглядацца ў адрыве ад яго.
- Цяперашнія і будучыя пакаленні маюць роўныя правы.
- Кожная дзяржава мае суверэннае права выкарыстоўваць свае ўласныя рэсурсы і нясе адказнасць за забеспячэнне таго, каб гэтая дзейнасць не наносіла шкоды навакольнаму асяроддзю іншых дзяржаў.
- Забруджвальнік павінен пакрыць выдаткі, звязаныя з забруджваннем (той, хто забруджвае, плаціць).
- Гаспадарчая дзейнасць павінна суправаджацца ахоўнымі мерамі ў сферы аховы навакольнага асяроддзя.
- Дзяржавы павінны супрацоўнічаць паміж сабой у сферы аховы навакольнага асяроддзя.
- Выкараненне беднасці ў мэтах змяншэння разрыву ва ўзроўні жыцця і больш эфектыўнага задавальнення патрэбаў большасці насельніцтва свету – неабходная ўмова ўстойлівага развіцця.
- Дзяржавы павінны абмежаваць і ліквідаваць нежыццяздольныя мадэлі вытворчасці і спажывання і заахвочваць адпаведную дэмаграфічную палітыку.
- Экалагічныя пытанні вырашаюцца найбольш эфектыўным чынам пры ўдзеле ўсіх зацікаўленых бакоў. На нацыянальным узроўні кожны чалавек павінен мець адпаведны доступ да інфармацыі, якая тычыцца навакольнага асяроддзя, і магчымасць удзельнічаць у працэсах прыняцця рашэнняў. Ахова навакольнага асяроддзя павінна ажыццяўляцца пры актыўным удзеле прадстаўнікоў усіх сацыяльных груп.
- Дзяржавы павінны распрацоўваць і эфектыўна прымяняць заканадаўства ў галіне аховы навакольнага асяроддзя.
- Свет, развіццё і ахова навакольнага асяроддзя ўзаемазалежныя і непадзельныя.





Асноўныя праблемы чалавецтва



Рост колькасці насельніцтва

У пачатку 21 ст. насельніцтва Зямлі дасягнула 7 млрд. чалавек, і чакаецца, што праз 50 гадоў яно стане прыкладна 10-11 млрд. Асноўнымі праблемамі будучы недахоп пітной вады і зямлі для вытворчасці ежы.



Беднасць і няроўнасць

Сёння амаль 25% насельніцтва Зямлі жыве на менш, чым на адзін даляр у дзень. Няроўнасць па-ранейшаму застаецца сур'ёзнай перашкодай на шляху да ўстойлівага развіцця. Сусветная супольнасць ставіць перад сабой задачу знізіць напалову колькасць людзей, якія жывуць на менш, чым на 1 даляр у дзень, а таксама колькасць тых, хто пакутуе ад сістэматычнага недадання.




Прадукты харчавання і сельская гаспадарка

Змяншэнне коштаў на прадукты харчавання за апошнія трыццаць гадоў спрыяла павышэнню росту спажывання, але ў многіх раёнах свету зямельныя плошчы, прыдатныя для сельскагаспадарчай дзейнасці, вельмі абмежаваныя, а стварэнне новых аказвае разбуральнае ўздзеянне на экасістэмы. У будучыні павелічэнне вытворчасці харчовых прадуктаў не варта ажыццяўляць за кошт разбурэння прыроды. У наступныя гады неабходна дамагацца значнага запаволення тэмпаў страты біяразнастайнасці.



Пітная вада

Адсутнасць пітной вады ў многіх раёнах свету з'яўляецца перашкодай для ўстойлівага развіцця. Чакаецца, што пры цяперашніх тэмпах развіцця да 2025 г. кожны другі чалавек на планеце будзе адчуваць недахоп вады. Сусветная супольнасць імкнецца ў бліжэйшы час знізіць напалову колькасць людзей, якія не маюць доступу да чыстай пітной вады і пазбаўленыя асноўных гігіенічных умоў.



Здароўе

Большасць смяротных выпадкаў у краінах, якія развіваюцца, можна прадухіліць. У наступныя гады чалавецтву варта засяродзіць увагу і вылучыць сродкі на барацьбу з хваробамі. Непасрэднай задачай з'яўляецца зніжэнне на 2/3 ў параўнанні з узроўнем 2000 года ўзроўню смяротнасці сярод дзяцей да 5-гадовага ўзросту і на 3/4 – сярод парадзіх.



Энергія

Спажыванне ўсіх відаў энергіі бесперапынна ўзрастае. Аблягчэнне доступу да надзейных, устойлівых і экалагічных крыніц энергіі, а таксама стварэнне нацыянальных праграм энергетычнай эфектыўнасці будзе асабліва важнай задачай на наступныя 10-15 гадоў.



Лясы

Плошча лясоў у свеце памяншаецца перш за ўсё з-за развіцця сельскай гаспадаркі. Задачай велізарнай важнасці ў бліжэйшыя гады будзе паляпшэнне ўзнаўлення і кіравання ляснымі масівамі.



Змена клімату

Спажыванне нафты пастаянна ўзрастае. Сусветная супольнасць усведамляе неабходнасць прыняцця нормаў выкідаў парніковых газаў у развітых краінах. Сусветная супольнасць вызначае ў якасці непасрэдных задач, якія стаяць перад чалавецтвам, наступныя:

- неабходнасць лепшага разумення Канцэпцыі ўстойлівага развіцця і ўмацавання адпаведных інстытутаў на міжнародным, рэгіянальным і нацыянальным узроўнях;
- далейшае зацвярджэнне ролі грамадзянскай супольнасці і заахвочванне партнёрскіх ініцыятыў паміж прыватным і грамадскім сектарамі.